

## ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ

Пры падачы творчых работ неабходна выканаць наступныя патрабаванні:

- матэрыялы прадстаўляюцца ў электронным выглядзе па электроннай пошце: [studnyova63@yandex.ru](mailto:studnyova63@yandex.ru) або ў аддзел культурна-асветніцкай работы бібліятэкі ім. Д. Р. Новікава (кабінет № 8, 2-гі паверх);
- неабходна прадставіць фота і невялікую аўтабіяграфію (у электронным выглядзе);
- усе работы, якія падаюцца да публікацыі, павінны мець аўтара (суаўтараў) і назву;
- мова літаратурных твораў – любая; аб’ём тэксту – не больш за 40 тыс. знакаў (з прабеламі);
- тэкст работ афармляецца ў рэдактары Microsoft Word: арыентацыя аркуша – кніжная, фармат А4, усе палі – 20 мм, шрыфт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic) у звычайным напісанні, кегль – 14 пт, міжрадкавы інтэрвал – паўтарачны; выраўноўванне асноўнага тэксту па шырыні старонкі, прозвішчаў і ініцыялаў аўтараў, назваў работ, найменняў арганізацый – па цэнтры; старонкі не нумаруюцца;
- лічбавыя копіі жывапісных і графічных работ, фатаграфіі прадстаўляюцца асобнымі файламі ў фарматах jpg, png або bmp з распазнаваннем не менш за 300 dpi. Суправаджальная інфармацыя да работы (аўтар, назва і інш.) прыводзіцца ў асобным тэкставым файле ў фармаце дакумента Microsoft Word (мае пашырэнне doc, docx, rtf).

### Звесткі пра аўтара

- \* Прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам)
- \* Вучоная ступень і званне (пры наяўнасці)
- \* Назва (цалкам) і адрас арганізацыі, якую прадстаўляе аўтар
- \* Пасада
- \* Кантактны тэлефон
- \* E-mail

## **Звесткі аб творчай рабоце**

Аўтар (пажаданы варыянт, якім будзе падпісана работа ў зборніку, – прозвішча і імя аўтара;

прозвішча, імя і імя па бацьку; творчы псеўданім)

\* на беларускай мове

\* на рускай мове

\* на англійскай мове

Назва работы

\* на беларускай мове

\* на рускай мове

\* на англійскай мове

Жанр літаратурнага твора, від і тэхніка твора выяўленчага мастацтва

\* на беларускай мове

\* на рускай мове

\* на англійскай мове

Дата стварэння работы

\* Я даю згоду на збор, апрацоўку, захоўванне і карыстанне пазначаных мною персанальных даных